

5
2019

РОДНАЯ ПРИРОДА

Родная природа
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№5, май, 2019

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вольга Уладзіміраўна Пралюк

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@zviazda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 287-19-19
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 287-17-79
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04
Для пісем: pryroda@zviazda.by

Падпісныя індэксы:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч Сухарукаў

Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:
А.В. Папоў, К.А. Горыд
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалеі

Падпісана да друку
17.05.2019
Фармат 60x84 1/8
Папера мелаваная
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44
Улік.-выд. арк. 10,90
Тыраж 1983 экз.
Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс
“Родная прырода” абавязковая.
Рукапісы не рэцэнзуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.
Адказнасць за змест рэкламных
публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2019



Фота Аляксандра РАКОВІЧА



у
н
у
м
а
р
ы

- 2** XV Рэспубліканскі экалагічны форум
зеленая школа
- 26** Польныя бактэрыі для почвы і кефіра
батанічны сад
- 31** Ганарысты пан цюльпан
цветік-семицветік
- 34** Кіслы “ірыс” — тамарінд
жывая сімволіка
- 41** Расліны ў свеце
фальклорных вобразаў
і храм, і мастерская
- 44** Бываюць волшебныя дні...
пціцы і мы
- 45** Шэсть белых лебедей
метеоклуб
- 46** Вода под “рентгенам”
гидробиологов
удивительное — рядом
- 48** Кіслы клевер
клуб пчеловодов
- 50** Не бывае пчелы без жала
у гасцях на “зорным” лецішчы
- 52** “Не называю наш дом
лецішчам, гэта — спадчына”
кот і пес
- 54** Русский черный терьер:
настоящий защитник
рыбак — рыбаку
- 59** Рыбье лакомство — ручейник
в сотворчестве с природой
- 62** Краснокнижники
на футболке